

---

## Алёна Рыбік

---



...для цябе аднаго буду таньчыць  
аранжавы джайв  
у крэмавых туфліках...

---

## Прасьветлая вясна

\* \* \*

Танюткай дзяўчынкай  
у лямпачцы вулічнага ліхтара  
я таньчу сваю пяшчоту,  
выбітую на скуры  
пахам тваіх пацалункаў.  
Ад кінутага каменя  
разьбіваецца мая сцэна.  
І перадапошняя *па*  
вытанцоўваю на асколках,  
а самае апошняя –  
у тваіх зрэнках...

\* \* \*

І быццам бы гэта твая скура  
нацягнутая на барабан  
і я на ёй  
захліпаюся ў румбе.  
І дробныя ўздыхі  
маіх абцасаў  
ссыпаю ў далоні табе,  
як лубін.  
І кожны рух  
становіцца рэхам  
на белай у цёплым рабаціньні паперы.  
І я табе ў самае сэрца  
выстукваю:  
Хачу.  
Я. Хачу.  
Табе. Верыць.

\* \* \*

Засунуць у куртку рукі,  
адзначыць: а неба сёння вышэйшае,  
расказаць на вуха «Маленькага Мука»  
няўключнымі акравершамі.  
І будзе дзень гэты лепшым –  
няйначай –  
у годзе з шасьцёркай  
пасьяля двух нулікаў,  
і для цябе аднаго буду таньчыць  
аранжавы джайв  
у крэмавых туфліках.

\* \* \*

Лягчэй за дыханьне ў сьне малога дзіцёнка  
ад цябе адрываюся.  
Ты маёю душою быў,  
прыцягненьнем да крохкай пяшчоты,  
маёю сілай.  
Па дробненькіх кроплях  
выдыхаю –

цёплае,  
важкае,  
што так доўга ў сабе я насіла.

Прысутнасць маю тонкую  
ты яшчэ адчуеш  
у імені,  
выбітым на тваіх вуснах,  
у падушачках пальцаў нячутных  
на зорчках-вейках,  
у глыбінным уздыху,  
што вырвецца  
і ў паветры марозным застыне  
вузенькай белай зьмейкай.

\* \* \*

Сонца пра нас думае  
жоўтымі промнямі,  
нашы бяздонныя погляды  
з ветрам носяцца.  
І ўсё,  
да фіранак на вокнах,  
з табою помнім мы.  
І ўсё,  
да смаку гарбаты,  
назад у нас просіцца.  
І ведаем: некалі разам затопчам рыску,  
што разьдзяліла тую і гэтую восень.  
І ты – цёплымі вуснамі  
ў сонцавых пырсках  
будзеш лічыць рабацінкі  
ў мяне на носе.

\* \* \*

На падваконьнях гарбаватых  
у вечарах з ружовай плесьняю  
з нутром, апечаным гарбатай  
напапалам з высокай песьняю,  
у павуціне тонкіх сказаў,  
пад завязку налітых воляю, —

было нам надта лёгка разам,  
каб гэта вынесці мы здолелі.

\* \* \*

Выраслі грыбы болю,  
вылашчаныя  
доўгімі дажджамі,  
што звівсалі тонкімі травінкамі  
з маіх веек.  
Чую ў сабе іх водар,  
земляною горыччу наліты.  
П'юць яго глыбокімі глыткамі  
вены-сьлімакі.

\* \* \*

Сумна-сумна  
і вечна-вечна,  
як душа у паглядзе Божым –  
пераменьлівым чалавечкам  
да тваіх вачэй узыходжу.  
Я ня стала званчэй ці вышай –  
валасы толькі пакарацелі.  
І ты гойстрымі вейкамі пішаш  
слова «помню» на чуйным целе.

\* \* \*

У прасьветлай вясне –  
ані ценькага сьледу –  
адно пасмы ды сны  
прадчуваньняў сьвятых:  
як у куртцы сырой  
я ў сталіцу прыеду  
па густыя дажджы,  
па нязбытнасьці ўдых.